



1 ОКТАБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ И ДЕТЕЙ



**УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ,
ВЕТЕРАНЫ
УНИВЕРСИТЕТА!**

Примите искренние поздравления в связи с профессиональным праздником – Днем учителя, а также слова признательности за ваш нелегкий, но такой важный труд.

От вашего педагогического мастерства, терпения, таланта, самоотверженности и неустанный труда зависит будущее нашей страны. Спасибо вам за верность профессии и за любовь к подрастающему поколению!

Терпения и мудрости, целеустремленных и благодарных учеников, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим родным!

А.В. ЕГОРОВ,
ректор
университета,
Д.О. СТРИК,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
работников,
В.Н. БАРАНОВ,
председатель
Совета ветеранов.



На снимке: Екатерина Цыганова со своими учениками.
Фото А. Дубровской.

«Главное – это любить свою работу, детей и получать удовольствие от того, что ты делаешь», – уверена Екатерина Цыганова, преподаватель ДШИ № 3 «Малладзік». И с этим нельзя не согласиться.

Екатерина Ивановна – выпускница художественно-графического факультета нашего университета 2010 года.

На учебу в Витебск она приехала из Псковской области. Девушка признается, что рисовать любила всегда, посещала кружок ИЗО в родном поселке и мечтала поступить в ВГУ имени П.М. Машерова. Почему? Именно здесь в свое время учился ее двоюродный брат, который с детства был для девушки примером для подражания.

В выборе будущей профессии Екатерина не сомневалась ни секунды. Ее мама – учительница начальных классов, а родной дядя – директор Миорской детской школы искусств. Глядя на них, Екатерина и поняла, как же здорово работать с детьми.

Учеба на ХГФ запомнилась девушке прежде всего знакомством с талантливым ху-

дожником и великолепным педагогом Александром Карпаном.

«Когда я, учась на первом курсе, познакомилась с этим удивительным человеком и увидела его работы, то поняла, что хочу знать об Александре Фёдоровиче все, – рассказывает Екатерина. – Поэтому и дипломную работу готовила под его руковод-

ством, и свою монографию посвятила ему.

Мне кажется (при всем моем уважении к другим преподавателям художественно-графического факультета), если бы не Александр Карпан, у меня не было бы столько увлеченности предметом, столько желания посещать кружки, выставки, развиваться.

(Окончание на 2-й стр.)

СВЯЗИ

Сентябрь в нашей альма-матер выдался богатым на гостей – представителей высших учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья.

ГОСТИ ИЗ КИТАЯ И РУМЫНИИ

С целью налаживания сотрудничества в ВГУ имени П.М. Машерова приехала делегация представителей учреждений образования Китайской Народной Республики. На встрече с ректором А.В. Егоровым гости обсудили возможность обмена студентами и преподавателями. Кроме этого, они отметили, что в Китае очень популярен русский язык и что они хотели бы, чтобы наши педагоги приехали к ним и учили русскому языку местных студентов. Оговорены были также и другие аспекты возможного сотрудничества.

В рамках своего визита в Беларусь наш вуз посетили гости из Румынии: Иоан Бондреа, ректор Университета «Луциана Блага» в Сибиу, и Иоан Василе Абрудан, ректор Трансильванского университета в Брашове.

НОВЫЕ ГРАНИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

На встрече с ректором ВГУ имени П.М. Машерова А.В. Егоровым и проректором В.В. Богатырёвой румыны обсудили перспективы сотрудничества и решили подписать рамочное соглашение. Кроме этого, румынские ректоры пригласили руководство нашего вуза к себе с ответным визитом.

СОБСТВ. ИНФОРМАЦИЯ.

ОБУЧЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Учиться или работать за границей сегодня более чем реально. Этому в первую очередь способствуют дружественные связи нашего университета с вузами других стран, например с Зеленогурским университетом (Польша). А в сентябре нашу альма-матер посетил доктор Рафаль Думчик из Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Он прочел лекцию о воз-

можностях интегрированного обучения на факультете польской и классической филологии.

На встречу с польским гостем пришли студенты филологического факультета специальности «Романо-германская филология», а также все желающие. Машеровцы узнали о различиях между белорусской и польской системами образования. Так, у студентов-поляков более гибкий график посещения занятий, больше самостоятельной работы и ответственности. В польских вузах можно посещать курсы, не входящие в программу обучения, и благодаря этому получать знания в различных областях для дальнейшей самореализации в профессии.

Познанский университет уже налажил тесные связи с высшими учебными заведениями Украины, Китая, Филиппин. Сегодня наша

альма-матер ведет переговоры с Университетом имени Адама Мицкевича по вопросу обмена магистрантами по программе Erasmus +. Суть ее заключается в том, что магистрант год учится в витебском вузе, затем – год в познанском и получает двойной международный диплом.

Юлия ПРИЩЕПА,
студентка 4 курса ФлФ.

ДИПЛОМ ИЗ КНДР

В информационно-библиографическом отделе научной библиотеки развернута выставка «Северная Корея: вчера и сегодня». На ней представлены книги на русском языке, которые повествуют о разных аспектах истории и культуры Кореи. Южная Корея – это страна, которая повествует о разных аспектах истории и культуры Кореи. Южная Корея – это страна, которая повествует о разных аспектах истории и культуры Кореи.

Возможной эта выставка стала

благодаря деятельности учредителя и главного редактора научного журнала «Социальное воспитание», автора «Очерка народного образования КНДР» Сергея Юрьевича Девятых. Летом этого года ему удалось побывать в КНДР на международном фестивале великих личностей. Из корейской столицы он привез часть представленных на выставке книг и диплом нашему университетскому издательству за участие в X Пхеньянской книжной выставке. Часть книг предоставило Посольство КНДР в Минске.

Во время открытия выставки С.Ю. Девятых рассказал о своей поездке в эту страну, показал сделанные там фотографии и небольшой фильм. «Корейская Народно-Демократическая Республика всегда рада гостям, – отметил Сергей Юрьевич. – В этой стране созданы все условия, чтобы отдых и путешествие были максимально комфортными. Корейцы так же, как и мы, любят своих детей и родителей, остро переживают разлуку с Родиной, однако осознают свою уникальность и дорожат своей независимостью».

Фёдор ШКИРАНДО

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ И ДЕТЕЙ

(Окончание.

Начало на 1-й стр).

Вместе с Александром Карпаном и другими студентами Екатерина посетила Германию. В Нинбурге для нее были организованы пленэр и выставка, на которой белорусские студенты могли не только представить, но и продать свои работы. Кстати, раскуплено было все, что они привезли с собой.

Затем ждала ответная выставка в Витебске, в которой Екатерина также принимала участие. Помимо этого, картины девушки, написанные во время нинбургского пленэра и по возвращении домой, были отправлены на выставку в Германию.

Первая же персональная выставка молодой художницы состоялась в Великих Луках, куда Екатерина отправилась работать после окончания нашего университета.

В местной художественной школе девушка преподавала живопись, рисунок и композицию, а по вечерам обучала искусству рисования взрослых людей. Но как только появилась возможность, Екатерина сразу же вернулась в Витебск, который безумно полюбила еще во время учебы в университете. «Здесь, как говорят, мне даже небо ближе, – смеется девушка. – В этом городе я чувствую себя очень комфортно. К тому же здесь мои друзья».

Уже шестой год Екатерина Цыганова работает в «Малладзіке» с маленькими детьми 5 – 7 лет. Преподаватель признается, что каждый день приходит на работу с радостью, с удовольствием учится вместе с детьми чему-то новому, а если требуется совет опытного педагога, всегда обращается за помощью к матери. В то же время Екатерина Ивановна говорит, что очень благодарна всем преподавателям художественно-графического факультета, которые дали ей необходимые знания.

«В чем сложность работы с маленькими детьми? В том, что нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы они не заскучали, чтобы время, проведенное в художественной школе, не было потрачено напрасно, – рассуждает Е.И. Цыганова. – Творить с такими малышами – одно удовольствие, потому что пока мы не занимаемся академической живописью, а всячески развиваем свою фантазию».

И это у Екатерины Ивановны отлично получается: акварель и гуашь, пастель и карандаши, бумажные салфетки и свечи, пластилин и даже кофе с манкой – все идет в ход. В результате ребята создают великолепные работы, которые не стыдно и на выставке показать, что в «Малладзіке» и делают: каждую весну здесь проходит выставка «Босиком по радуге».

«Если вы любите детей, не бойтесь идти работать с ними. Это же так интересно: увидеть в каждом ребенке маленькую личность и помочь раскрыться его талантам, – подытоживает Екатерина».

Алеся ДУБРОВСКАЯ.



Мы часто прамаўляем слова «настаўнік», але, мабыць, рэдка задумваемся пра тое, якую велізарную ролю ён выконвае ў нашым жыцці. Колькі сіл, душы, цяжэння ўкладвае ў кожнага вучня, каб той вырастаў адукаваным і шчаслівым чалавекам.

Сёння я хачу распавесці пра самаадданага педагога, які душою хварэе за сваю школу. Гэта Галіна Мікалаеўна Скрабло, настаўніца матэматыкі і фізікі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце.

Нарадзілася Галіна Мікалаеўна 2 ліпеня 1959 года ў Данецку. У 1976 годзе паступіла ў Віцебскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя С.М. Кірава (сёння – ВДУ імя П.М. Машэрава) на спецыяльнасць «Матэматыка і фізіка». Скончыла ВДУ ў 1981 годзе. Падчас вучобы выйшла замуж. Сёння Галіна Мікалаеўна мае трох дачок, дзве з якіх пайшлі па слядах бацькоў – скончылі наш універсітэт.

З 1981 па 1987 год Г.М. Скрабло працавала настаўніцай матэматыкі ў Тоўпінскай базавай школе. З 1 верасня 1987 года па сённяшні дзень працуе ў ДУА «Вядрэнская дзіцячы сад – базавая школа Чашніцкага раёна». Яшчэ на пачатку сваёй педагогічнай дзейнасці ў гэтай школе ў настаўніцы зародзілася ідэя стварэння школьнага музея. Пад кіраўніцтвам дырэктара школы Анатоля Адамавіча Мамікава пачалася пошукава-зборная праца. Сабраныя матэрыялы сталі экспанатамі школьнага музея «Сівая легенда зямлі Вядрэнскай», які пачаў сваю дзейнасць у 1993 годзе. Галіна Мікалаеўна доўгі час з'яўлялася кіраўні-

ГАЛІНА СКРАБЛО: «ШКОЛА – ГЭТА МОЙ ЛЁС»

«Калі настаўнік мае толькі любоў да справы, ён будзе добры настаўнік. Калі настаўнік мае толькі любоў да вучня, як бацька, маці, ён будзе лепшым за таго настаўніка, які прачытаў усе кнігі, але не мае любові ні да справы, ні да вучняў. Калі настаўнік спалучае ў сабе любоў да справы і да вучняў, ён – дасканалы настаўнік».

Л.М. Талстой

ком гуртка «Музейная справа».

У 1997 годзе педагог абрана дэлегатом Першага з'езда настаўнікаў Рэспублікі Беларусь. Пад яе кіраўніцтвам вучні прымаюць удзел у рэспубліканскай акцыі «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». У 1998 годзе яны занялі першае месца ў намінацыі «Трагічныя старонкі гісторыі», а ў 2004 годзе – першае месца ў намінацыі «Нацыянальная педагогіка».

У 2011 годзе за ўдзел у конкурсе школьных музеяў, што праводзіўся ў межах вышэйназванай акцыі, педагог была ўзнагароджана Ганаровай граматай.

Галіна Мікалаеўна – чалавек творчы, і гэтая якасць дапамагае ёй у працы намеснікам дырэктара. Многія арыянальныя ідэі і цікавыя праекты рэалізуюцца ў школе дзякуючы намаганням Г.М. Скрабло. У характары настаўніцы арганічна спалучаюцца строгаасць і патрабавальнасць да самой сябе і вучняў, умненне зразумець чалавека і свечаснога прышчэпкі яму на дачасова.

Сваім вопытам, педагогічным знаходкамі настаўніца шчодро дзеліцца з калегамі, выступае на пасяджэннях раённых метадычных аб'яднанняў, на семінарах. Галіна

Мікалаеўна глыбока і ўсебакова ведае свой прадмет, валодае сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі выкладання матэматыкі, выкарыстоўвае метады і прыёмы, што актывізуюць пазнавальную дзейнасць вучняў, прывівае цікавасць да свайго прадмета. Яе ўрокі вызначаюцца інтэнсіўнасцю, лагічнай завершанасцю, разнастайнасцю форм і метадаў, высокім навукова-тэарэтычным узроўнем. Г.М. Скрабло умеє тлумачыць складаныя пытанні проста і дакладна.

За поспехі ў сваёй працы Галіна Мікалаеўна неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі ўпраўлення адукацыі Чашніцкага райвыканкама і Віцебскага аблвыканкама. Так, за ўдзел у рэспубліканскай турыстычна-краязнаўчай экспедыцыі «Наш край» ёй былі ўручаны грамата ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама і грамата абласнога аб'яднання па арганізацыі пазашкольнай работы.

«Школа – гэта мой лёс, мой другі дом, мая другая сям'я, мая радасць і маё жыццё. Я зрабіла ўсвядомлены выбар і ніколі, ні на імгненне не ўсумнілася ў ім...» – прызналася Галіна Мікалаеўна.

Марія АНЦЫЗНАЯ, студэнтка 5 курса ФлФ. На здымку: Г.М. Скрабло.

К 100-ЛЕТИЮ ПЕТРА МАШЕРОВА

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...

В следующем году, 13 февраля, исполнится ровно сто лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Беларуси, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Мироновича Машерова.

В связи с этим редакция газеты «Мы і час» совместно с народным мемориальным музеем П.М. Машерова начинает публикацию материалов, посвященных знаменитому земляку, именем которого назван наш университет.

И начнем по порядку. Сегодня мы расскажем о детстве Петра Мироновича, основываясь на воспоминаниях его сестры – Ольги Мироновны Пронько.

Отец – Мирон Васильевич Машеров – родился и вырос в деревне Ширки Сенненского района в большой крестьянской семье. Мать – Дарья Петровна Ляховская – родилась в крестьянской семье в деревне Кузьмины Богусhevского района.

Из восьми родившихся у четы детей в живых осталось пятеро: три девочки (Матрёна, Ольга, Надежда) и два мальчика (Павел и Пётр).

В семье Машеровых царили доброжелательность и покой. Вспоминаая о родителях, Пётр Миронович отмечал: «Отец был чест-

вал. Аккуратный. Всегда был в работе, а деревенский мужик вечно в работе. Они с мамой – идеальная пара. Мы все пошли по ма-

скую начальную школу, которая находилась в четырех километрах от дома.

Уже с четвертого класса у Петра проявилась склонность к математике: ему нравились сложные задачки, которые мало кто мог решить.

Продолжил обучение Машеров в Мошканской школе, что находилась в восьми километрах от дома. Добираться было тяжело, особенно зимой, поэтому Пётр смастерил лыжи, на которых и проходил всю зиму по 16 километров в день.

В 1930 году брат Петра Мироновича – Павел Машеров – поступил в Витебский педагогический техникум, затем работал учителем в деревне Клястицы, неподалеку от Россон. Чтобы помочь семье, он забрал к себе Петра.

В 1935 году Пётр Машеров поступил на рабфак, а затем стал студентом физико-математического факультета Витебского государственного педагогического института. С этого момента началась его взрослая, самостоятельная жизнь.

По материалам из фондов народного мемориального музея П.М. Машерова. На снимке: (слева направо) Пётр Машеров с братом Павлом.



нейшим человеком. Он никогда не шел на сделку с совестью. Никогда маме не сказал неправду. Был спокойный. Строгий. Наказы-

тери, характер отца». Заветной мечтой родителей было дать образование детям, поэтому все Машеровы закончили Грибов-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!

В этом году я впервые буду отмечать День учителя как свой профессиональный праздник.

Сколько себя помню, мечтала быть журналистом. А тут пришла по распределению в среднюю школу №16 г. Витебска, и мне говорят: «Вот вам, Мария Александровна, часы белорусского языка и литературы и полставки педагога организатора. Театральный кружок возьмите, а зимой мы вас на лыжи отправим. Ой, а вы еще и тексты пишете? Отлично! Будет кому сайт вести».

Плюс ко всему мне еще дали классное руководство в 5 классе. Класс небольшой – всего шесть девочек, и мне с ними очень весело.

На самом деле, мне нравится

сая моя работа, здесь каждый день происходит что-то новое. Недавно вот сон приснился, что школа горит, а я не уйду: тетради проверяю!

Хочу сказать студентам ВГУ имени П.М. Машерова: не бойтесь идти в школу, верьте в свои силы, не ленитесь – и тогда любая работа будет в радость.

Очень скучаю по нашему университету, особенно по родному филфаку. Спасибо вам, дорогие преподаватели, за те знания, что вы нам дали, за понимание. Хороших и умных вам студентов. Берегите свое здоровье и радуйтесь каждому дню! С Днем учителя!

Мария АНЦЫЗНАЯ, выпускница ФлФ 2017 года.



МАРИНА ДЕРЯБИНА: «С МАШЕРОВЦАМИ МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ ЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ»

Педагогическая практика в летних оздоровительных лагерях для студентов-машеровцев – это не только отличная возможность применить на практике полученные знания и оценить свои силы, но и немного заработать, а самое главное – понаблюдать, насколько ты готов к будущей педагогической деятельности.

В этом году в оздоровительной кампании школьников приняли участие около 400 юношей и девушек нашего университета очной и заочной форм получения образования. Все они неплохо потрудились: на адрес вуза уже пришло несколько писем от руководства ДОЛ, в которых высказываются слова благодарности за отличную подготовку будущих педагогов.

«Студенты ВГУ имени П.М. Машерова уже не первый год проходят практику в нашем лагере, – отметила начальник ДОЛ «Лесная поляна» ОАО «Витебскоблавтотранс» Марина Дерябина. – Ребята приезжают к нам подготовленными, с новыми идеями и

со своей «педагогической копилкой». О том, что машеровцы отлично работают, могут свидетельствовать слова благодарности, которые оставляют родители детей в нашей книге отзывов. А сами студенты просят поработать и на вторую смену. Согласны даже на кухне трудиться, если вакансии вожатого нет, лишь бы вернуться в лагерь еще на некоторое время».

Марина Дерябина – один из самых опытных начальников лагерей. В общей сложности в ДОЛ она работает более 30 лет и знает, как найти подход не только к каждому ребенку, но и к каждому студенту-практиканту.

«Представители каких только факультетов ни побывали у нас за это время, – продолжила беседу Марина Афанасьевна. – И со всеми у нас были хорошие рабочие отношения, а все недоразумения улаживались еще в самом начале. Так, парни факультета физической культуры и спорта у нас проявляют себя с самой лучшей стороны и активно участвуют в спортивной жизни лагеря. К

тому же мы стараемся распределять вожатых таким образом, чтобы на одном отряде были и ребята из ВГУ, и студенты или преподаватели из ВГМУ. Им есть чему поучиться друг у друга».

«Лесная поляна» – лагерь известный. Ежегодно на каждой смене здесь отдыхает порядка 200 детей, а к следующему оздоровительному сезону планируется увеличить количество мест до 300 – 350. Для этого сразу после окончания третьей смены начались строительные и ремонтные работы.

На территории лагеря оборудован современный футбольный манеж с искусственным покрытием. Нынешним летом сюда приезжали игроки футбольного клуба «Витебск». Они провели мастер-классы и конкурсы, а также раздали всем желающим автографы.

«В «Лесной поляне» дети заняты всегда, – рассказала студентка-практикантка ИФ Валерия Головинец. – У нас постоянно проходили различные мероприятия – как отрядные, так и лагерные. Мне

достался не самый простой отряд: 16 мальчиков и всего 6 девочек 9 – 11 лет. Честно говоря, с творческой инициативой у них было непросто, но тем интереснее было мне, будущему педагогу, находить в ребятах таланты и развивать их способности».

Согласен со своей одноклассницей и Влад Шишковец: «В лагере я вспомнил, чему нас учила на занятиях по педагогике Ольга Владимировна Махиня: «Не требуй от детей того, что ты не можешь делать сам». Поэтому мы с нашими подопечными и пели, и танцевали, и играли в постановках. А дети, глядя на нас, тоже хотели выходить на сцену. Совместная деятельность объединяет».

Студенты отметили, что в университете к педагогической практике их готовили основательно: преподаватели рассказывали, какие ситуации бывают, чего следует ожидать и что может произойти, как уладить возникшие недоразумения с родителями и найти подход к каждому ребенку. Потому непосредственно в работе у них проблем не возникло. Да и руководство лагеря прикладывало для этого максимум усилий: накануне летнего оздоровительного сезона юношей и девушек привезли в лагерь, чтобы они могли посмотреть территорию. А на работу будущие вожатые приехали за день до открытия смены, чтобы в спокойной обстановке разложить вещи, застелить кровати, а утром следующего дня, выпавшись, без суеты встретить детей. Кроме этого, на электронную почту практикантов заблаговременно был выслан план работы на смену. Так у ребят была возможность подготовиться к мероприятиям.



«За помощью и советом мы всегда могли обратиться к более опытным старшим товарищам, а также к руководству лагеря, – отметил Влад Шишковец. – А еще я понял, что нужно первые пару дней быть с детьми построже. Недаром говорят: как пройдут первые три дня, так пройдет и вся смена. В итоге мы с подопечными так сдружились, что те не хотели уезжать и называли меня папой». Ребята признались, что, наверное, были бы не прочь и в следующем году поехать в лагерь работать. «Конечно, мы устали, но эта усталость приятная, – заметила Валерия Головинец. – Работа в лагере кардинально отличается от работы в школе. За 45 минут урока ты никогда не узнаешь и не поймешь ребенка, как в лагере, когда находишься рядом с ним 24 часа в сутки».

По словам ребят, самым тяжелым для них было просыпаться по утрам и отправляться на планерку. Зато все

остальное порадовало: отличное питание, возможность в свой выходной бесплатно доехать до города и обратно (ходила маршрутка от ОАО «Витебскоблавтотранс»), неплохая зарплата по итогам практики.

«Я хотела бы поблагодарить сотрудников Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, в частности Виктора Петровича Бирюкова и Анастасию Антоновну Воронову, а также преподавателей кафедры педагогики, за отличную подготовку студентов к практике. С машеровцами можно быть спокойным за оздоровительными кампаниями», – подытожила Марина Дерябина.

Алеся ДУБРОВСКАЯ.

На снимках: (слева) студенты нашего университета, которые проходили практику в ДОЛ «Лесная поляна»; (справа) Валерия Головинец со своими подопечными.

Фото из архива студентов ИФ.



КАК МЫ ОТКРЫВАЛИ БЕЛАРУСЬ

Во второй половине августа мы, студенты четвертого курса специальности «География. Научно-педагогическая деятельность», проходили ознакомительную практику, в рамках которой посетили ведущие предприятия страны и воочию увидели технологические процессы производства в различных отраслях промышленности.

Наша увлекательная поездка началась со столицы –

города Минска. Здесь нас ждали экскурсии по ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Белкоммунмаш», ЗАО «Атлант», а также по предприятиям, где производят напитки «Дарида» и «Кока-Кола». Кроме этого, мы посетили фабрику «Элема», а на кондитерской фабрике «Коммунарка» продегустировали сладости прямо с конвейера. Посмотрели также столичные достоприме-

чательности и побывали в музее истории Великой Отечественной войны.

Запомнился всем нам Белорусский автомобильный завод в городе Жодино. Отечественные самосвалы огромные! На фоне их мы, студенты, были словно муравьи.

Следующим нашим пунктом стала Орша. Здесь находится единственный завод в республике, где можно наблюдать полный цикл пере-



работки льна. Из Орши мы направились в Могилёв и посетили такие значимые для города и республики заводы, как «Могилёвлифтмаш» и «Могилёвхимволокно». На предприятиях мы могли проследить этапы изготовления и сборки лифтов, а также сложные процессы выработки химических волокон.

В древнейшем городе Беларуси – Полоцке мы узнали, как производят стеклянное волокно на ОАО «Полоцк – Стекловолокно». Не обо-

шли вниманием, конечно, и предприятия родного города: ОАО «Витебскдрев», ОАО «Витебские ковры» и ОАО «Керамика».

Одним словом, программа ознакомительной практики была насыщенной. Мы пообщались друг с другом и с любимыми преподавателями С.И. Курдиным и Г.И. Пиловцем в неформальной обстановке, узнали много нового об отечественных заводах, заново открыли для себя Беларусь. А на память о

практике у нас остались сувениры, которые мы привезли с тех производств, на которых побывали.

От лица студентов 43-й группы хочу поблагодарить преподавателей кафедры географии биологического факультета за то, что предоставили нам возможность так интересно и продуктивно провести две недели августа.

Доната БЕЛЯВСКАЯ, студентка 4 курса БФ. Фото из архива автора.



ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ



24 сентября исполнился ровно год, как ушел из жизни декан исторического факультета нашего университета, кандидат исторических наук, доцент В.М. Шорец. Студенты, выпускники и коллеги запомнили Валерия Михайловича как очень доброго человека, Учителя с большой буквы, надежного друга и советчика во всех делах.

Своими воспоминаниями об этом замечательном педагоге с читателями нашей газеты поделились те, кто знал его лично.

Анатолий Николаевич ДУЛОВ, заведующий кафедрой истории Беларуси:

– Валерий Михайлович Шорац стаяў ля вытокаў адроджанага гістарычнага факультэта, быў намеснікам дэкана. Дзякуючы яго працы ў тандэме з дэканам, прафесарам В.А. Космачам, гістфак дасягнуў свайго росквіту. У 2009 годзе Валерый Михайлович узначаліў факультэт і здолеў яго захаваць у няпросты час. В.М. Шорац быў выдатным педагогам, таленавітым навукоўцам, дэмакратычным і інтэлігентным кіраўніком. А самае галоўнае – добрым і светлым Чалавекам.

Денис Валерьевич ЮРЧАК, главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, в 2009 – 2014 гг. заместитель декана по учебной работе:

– Валерий Михайлович в моей памяти навсегда останется очень добродушным и трудолюбивым человеком. Он всегда оставлял самое приятное впечатление. Даже если злился, причём по делу, потом все сводил к шутке. Жаль, но таких людей мало. Иначе мир был бы другим. За эту доброту и прекрасное чувство юмора его любили студенты. Свидетельством этой любви явилось огромное количество выпускников,

которые приехали на похороны. Многие для этого преодолели сотни километров.

В.М. Шорец стремился учесть все, внимательно следил за любыми изменениями в законодательстве и всегда действовал строго по букве закона. Педагог очень много работал, часто делая что-то за других. Это немного расслабляло, но мы всегда знали, что у декана все под контролем. Хотелось бы побольше таких руководителей.

Выпускники 54-й группы 2009 года:

– До сих пор помним, как нас, первокурсников, Валерий Михайлович учил разбираться в хитросплетениях расписания с юмором и шутками. Уже тогда стало понятно, что с ним можно будет решить любой вопрос. Это был человек безграничной доброты с неиссякаемым чувством юмора. Мы ценили его советы, поддерживали и напутствия. Декан стал для нас вторым папой. С его уходом мы потеряли сердце исторического факультета. Светлая память Человеку с большой буквы.

Выпускники 2010 года:

– Валерий Михайлович был не просто деканом, а душой исторического факультета. Его добрую улыбку, великолепное чувство юмора навсегда запомнят все выпускники. К Валерию Михайловичу можно было обратиться с любым вопросом, любой просьбой, и он находил время для каждого студента. Всегда поддерживал, подбадривал, а если и ругал за что-то, то так, чтобы не обидеть. Умнейший человек и талантливый педагог.

Выпускники 2012 года:

– Мы помним Валерия Михайловича человеком с добрыми и немного хитрыми глазами, со светлой улыбкой. Он был педагогом, который мог всех развеселить и поддержать даже в самую трудную минуту. Валерий Михайлович обладал уникальной способностью объединять вокруг себя людей и делиться со всеми окружающими своей потрясающей позитивной энергией. Он всей душой болел за факультет, преподавателей, студентов. Все мы благодарны судьбе за каждую минуту присутствия В.М. Шореца в нашей жизни.

На снимке: В.М. Шорец. **Фото из архива выпускников 2012 года.**

У ГАСЦЯХ У БІБЛІЯТЭКАРАЎ

Традыцыйна напярэдадні і ў Дзень бібліятэк, які адзначаецца ў нашай краіне 15 верасня, у віцебскіх бібліятэках ладзяцца цікавыя мерапрыемствы, наведваць якія можа кожны ахвотны. Мне ў гэтым сэнсе пашанцавала двойчы: я патрапіла і ў абласную бібліятэку імя У.І. Леніна, і ў навуковую бібліятэку нашага ўніверсітэта.

14 верасня мы, студэнты 21/2 групы, на чале з Таццянай Уладзіміраўнай Аляксеевай накіраваліся ў «ленінку» на літаратурна-музычную вечарыну «Скарынаву кнігу ў вечнасць пусціць...», прысвечаную 500-годдзю беларускага кнігадрукавання і нашаму першадрукару Францыску Скарыну.

Затым мы наведалі арганізаваную бібліятэкай выставу: «Свет перыёдыкі», «Дзіцячы час», «Смачныя кнігі». На апошняй былі прадстаўлены кнігі па кулінарыі. Асабіста мяне найбольш уразіла вы-

тава самаробных кніг «Кнігу горада гартаючы», у арганізацыі якой прынялі ўдзел амаль усе раённыя цэнтры Віцебскай вобласці. На выставе былі прадстаўлены са-

чаную майму роднаму гораду Браславу! Выданне «Табе, мой край» было шыкоўна аформлена, з каляровымі малюнкамі і прыгожай вокладкай.



маробныя кнігі, прысвечаныя розным гарадам Віцебшчыны. Найбольш запомніліся мне работы з Глыбокага, Дуброўна і Сянно. А як прыемна было ўбачыць кнігу, прысве-

У гэты дзень у бібліятэцы мы мелі магчымасць паслухаць мелодыі ў выкананні саксафаністаў, а таксама прыняць удзел у акцыі «Чытач – чытачу».

● ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Каждый, я думаю, любит лето. Ведь это время, когда можно забыть о проблемах и расслабиться. Кто-то сидит дома и смотрит телевизор, кто-то постоянно путешествует. Я же восемнадцать дней посвятила работе, став вожатой в детском оздоровительном лагере «Орлёнок». Мечта исполнилась!

Суматоха, улыбки, слезы, крики – так началась моя смена. К счастью, со мной были мои подруги-одногруппницы Анастасия Кузнецова и Анастасия Дыдо. Нам дали первый отряд – самых маленьких детей. Их количество постоянно увеличивалось. В итоге собралось 28 человек. Все очень разные: спокойные, приставучие, озорные... Все – наши дети.

Почти каждый день мероп-

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

риятия, репетиции, орлятские круги, совещания. На открытии мне посчастливилось сыграть птицу счастья – розового фламинго. В «Конкурсе талантов» наши ребятишки проявили себя во всей своей красе. Две юные звездочки – Настя Машковская и Настя Романова – исполнили известную песню про черного кота, а Вова Сасин прочел стихотворение на белорусском языке.

В преддверии конкурса «Мисс лагеря» я помогла писать «визитку» Карине Соколовой (в свой выходной!) и ни капельки об этом не пожа-

ривалась. И неважно, что выиграла девочка из второго отряда – Оля Астапчик, которая, скорее всего, пленила зрителей своим нарядом. Участие важнее победы.

Запомнился всем концерт вожатых, где мы танцевали флешмоб. Синтересом все слушали и мои стихотворения, которые я читала наизусть.

Эмоции меня просто переполняли, когда я спокойно держала в руках микрофон, не дрожа, спускалась к зрителям в зал, читая стихотворения, садилась на сцену – как будто этим занималась всю жизнь!..

15 верасня бібліятэкары нашай альма-матар разам з супрацоўнікамі аддзела студэнцкай творчасці і культурна-забаўляльнай дзейнасці правялі шэраг цікавых мерапрыемстваў. Так, студэнты філагічнага факультэта чыталі вершы вядомых паэтаў у літаратурна-музычнай гасцёўні, усе ахвотныя маглі паўдзельнічаць у квэсце «Бібліятэчныя лабірынты», а хлопцы і дзяўчаты мастацка-графічнага факультэта прапанавалі намалюваць партрэт ці зрабіць роспіс хной.

Акрамя таго, кожны мог у гэты дзень павіншаваць любімую бібліятэку і яе супрацоўнікаў са святам, напісаўшы колькі добрых слоў на аркушы паперы і замацаваўшы яго на спецыяльнай дошцы. Я ж хачу падзякаваць усім бібліятэкарам за іх складаную, але такую неабходную працу!

Алеся МЯДЗІЛЬ,

студэнтка 2 курса ФлФ.

На здымку: падчас мерапрыемства ў навуковай бібліятэцы ВУУ.

Фота В. ЛУЗГІНОЙ.



● КОНКУРС

Учреждение образования

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

объявляет конкурс на замещение должностей:

заведующих кафедрами: теории и методики физической культуры и спортивной медицины – 1,0; мировых языков – 1,0;

профессоров кафедр: теории и методики физической культуры и спортивной медицины – 1,0;

доцентов кафедр: декоративно-прикладного искусства и технической графики – 0,5;

старших преподавателей кафедр: декоративно-прикладного искусства и технической графики – 1,0;

гражданского права и гражданского процесса – 2,0; музыки – 1,0; ботаники – 1,0; мировых языков – 1,0;

преподавателей кафедр: мировых языков – 2,0; германской филологии – 1,0.

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления.

Наш адрес: г. Витебск, пр-т Московский, д. 33, отдел кадров, тел. 58-58-56.